

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ ЎСХОДНЯЙ і ЗАХОДНЯЙ ТРАДЫЦІЙ У БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

У сваім гістарычным развіцці беларуская культура ўзбагачалася ўплывамі культур іншых народаў – рускіх, палякаў, украінцаў, літоўцаў, латышоў, габрэяў, татар і інш. Геапалітычнае становішча нашай краіны паміж заходне-еврапейскім культурным рэгіёнам і Расіяй, на памежжы ўплываў заходняга і ўсходняга хрысціянства, спрыяла фарміраванню адметнай, вельмі багатай і шматграннай культуры, у якой заходні і ўсходнія элементы зліліся ў непадзельнае адзінства. Прычым уздзеянне як заходній, так і ўсходній традыцый назіраецца на беларускіх землях з таго даўняга часу, пра які апавядоць нам самыя першыя дакументальныя крыніцы. Ураўнаважаны ўзаемаўплыў гэтых дзвюх традыцый працягвае існаванне да нашага часу.

У сувязі з гэтым цяжка пагадзіцца з даволі распаўсюджанай перыядызацыяй гісторыі беларускай культуры (найперш, у кантэксле праблемы «Усход-Захад»), у аднаведнасці з якой вылучаюцца чатыры перыяды: усходнеславянска-візантыйскі (Х–ХІІІ стст.); пераходны ад папярэдняга да заходнеўрапейскага (ХІІІ–ХVI стст.); заходнеўрапейскі (ад заключэння Люблінскай або Берасцейскай уніі да далучэння Беларусі да Расіі); пасля далучэння Беларусі да Расіі. На наш погляд, для вылучэння гэтых этапаў у якасці асобных недастаткова падставаў, бо развіццё беларускай культуры нязменна праходзіла ва ўмовах натуральнага адначасовага ўплыву заходніх і ўсходніх фактараў без абсалютнага дамінавання тых ці іншых канкрэтны перыяд.

У часы Полацкага княства, па меркаванню многіх даследчыкаў, дамінавала візантыйская традыцыя. Аднак цалкам з такім меркаваннем пагадзіцца цяжка. Першыя звесткі аб пранікненні хрысціянства на беларускія землі сведчаць пра двухвектарнасць гэтага працэсу. Напрыклад, ісландская «Сага аб хрышчэнні» ўзгадвае пра манастыр Іаана Прадцечы ў Полацку, заснаваны заходнім (каталіцкім) місіянерам Торвальдам-вандроўнікам у Х ст. Прыблізна ў адзін час у Беларусі былі заснаваныя першыя епархіі: у Полацку (усходнія традыцыі; каля 992 г.) і Тураве (заходнія традыцыі; 1005 г.). Наогул афіцыйны падзел хрысціянства на заходнія і ўсходнія ў 1054 г. закрануў Беларусь значна менш, чым яе суседзяў.

Сакральнае дойлідства спалучала ў сабе рысы візантыйскай крыжова-купальнай сістэмы і заходнія базілікальныя, у параўнанні з кіеўскім і наўгародскім беларускім храмамі былі значна выцягнутымі ў плане, а іх унутраная прастора падзялялася (на нефы) шэрагамі слупоў. У архітэктуры полацкіх храмаў даследчыкі знаходзяць рысы раманскаага і гатычнага стыляў. Некаторыя цэрквы будаваліся заходнімі майстрамі па заходнія тэхналогіі (напрыклад, храм пачатку XII ст. у Мінску). У манументальных роспісах Полацкай Спаскай царквы, у мініяцюрах Аршанскаага евангелля XII–XIII стст., у скульптурных абразках адчуваецца раманскае ўздзеянне.

У перыяд існавання Вялікага княства Літоўскага беларуская культура была вымушана захоўваць сваю самабытнасць ва ўмовах агрэсіўнай палітыкі як ёўрапейскага Захаду (у форме крыжацкай навалы), так і азіяцкага Усходу (у форме мангола-татарскага нашэсця). Землі ўсходніх і паўднёвых суседзяў былі захоплены мангола-татарамі і на працягу доўгага часу знаходзіліся пад іх культурна-асіміляцыйным уплывам. Падобная сітуацыя назіралася з заходнеславянскімі і прыбалтыйскімі народамі, якія значна адышлі ад уласнай ідэнтычнасці пад уздзеяннем культуры крыжацкіх захопнікаў. Беларускія землі, з аднаго боку, здолелі захаваць сваю дзяржаўную самастойнасць, а разам з тым і культурную

самабытнасць. З другога боку – беларуская культура творча ўзбагацілася некаторымі элементамі азіяцкай і заходненеўрапейскай культурных традыцый. Некаторыя даследчыкі называюць Беларусь месцам сутыкнення еўрапейскай і азіяцкай культур.

У гэты час насельніцтва Беларусі належала пераважна да хрысціянства ўсходняга абраду. Аднак адначасова з праваслаўнымі цэрквамі пачалі паўставаць і каталіцкія касцёлы. Мастацкая культура Беларусі значна ўзбагацілася за кошт пранікнення і шырокага распаўсюджання гатычнага стылю, які быў перапрацаваны на мясцовым матэрыяле і набыў новыя адметныя рысы. Беларускае праваслаўе, развіваючыся ва ўмовах агульнабеларускага канцэксту, таксама ўспрыняло шматлікія культурныя ўплывы з Захаду. Вынікам гэтага ўздзеяння стала з'яўление такога унікальнага для хрысціянскага свету феномена, як праваслаўная готыка, прыкладамі якой з'яўляюцца цэркви абарончага тыпу ў Сынкавічах, Мураванцы, Супраслі. Прычым у двух першых помніках адзначаецца таксама ўплыў італьянскага рэнесансу. Яго ўздзеянне адчуваецца таксама ў планіроўцы беларускіх гарадоў, замкавай архітэктуры, грамадзянскім дойлідстве. Упłyў готыкі і рэнесансу назіраецца і ў книжным жывапісе (Лаўрышаўскае Евангелле пачатку XIV ст., Радзівілаўскі рукапіс XV ст.).

Заходні ўпłyў падмацоўваўся арыентацияй на еўрапейскія юрыдычныя нормы, пашырэннем магдэбургскага права, развіццем кнігадрукавання, навучаннем многіх ураджэнцаў Беларусі ў еўрапейскіх універсітэтах. Яскравы прыклад сінтэзу ўсходніх і заходніх упłyў можна пабачыць у беларускім іканапісе: элементы візантыйскага мастацтва даволі жыва перапляціліся з заходнімі стылістыкай. У манументальных роспісах XIV-XV стст. бачна адна з першых у сусветным мастацтве спроб аб'яднаць ўсходнія традыцыі з архітектурнымі канструкцыямі гатычных храмаў. Мастацтва кнігадрукавання і книжнай гравюры, якое прыйшло на Беларусь з выданнямі Ф. Скарыны з Захаду і атрымала вельмі шырокое распаўсюджанне (у т.л. у праваслаўнай царкве) і дасягнула высокага ўзроўню. У афармленні выданняў Скарыны арганічна спалучаюцца ўсходнеславянскія і заходненеўрапейскія традыцыі. Найлепшай ілюстрацыяй сінтэзу ўсходніх і заходненеўрапейскіх традыцый на тэрыторыі Беларусі з'яўляецца шэраг спроб паяднання праваслаўнай і каталіцкай (часам і пратэстанцкай) цэркваў. У XIII–XVI стст. проблема мірнага сусідавання розных канфесій даволі паспяхова вырашалася ўрадам дзяякоўцы выданню адпаведных грамат, прывілеяў і інш. Так, пасля прыніцця Варшаўскай канфедэрацыі (1573 г.) на тэрыторыі ВКЛ была юрыдычна зафіксавана роўнасць усіх хрысціянскіх канфесій. Аднак дзяржаўная ўлады разумелі, што існаванне розных канфесій у дзяржаве тоіць у сабе патэнцыйную небяспеку. У 1396 г. Ягайла і

маскоўскі мітрапаліт Цыпрыян Цамблак абмеркавалі неабходнасць уніі паміж праваслаўнай і каталіцкай цэрквамі, рэалізацыю якой канстанцінопальскі патрыярх адклаваў па прычыне вайны з туркамі. Таму заключэнне царкоўнай уніі ў Берасці ў 1596 г. нельга лічыць выпадковым або звязваць са здрадніцкай змовай беларускіх праваслаўных епіскапаў, прымусам каралеўскай улады, з інтрыгамі езуітаў і г.д. Па меркаванню шматлікіх даследчыкаў, «ідэя царкоўнай уніі вынікала з самой сутнасці грамадскага і духоўна-культурнага жыцця ВКЛ, была абумоўлена асаблівымі харктарамі яго геапалітычнага становішча, барацьбой за захаванне незалежнасці». Адпаведна і культурная спадчына уніяцкай царквы прадстаўляе сабою сінтэз візантыйскага і заходненеўрапейскага ўплываў на аснове мясцовай культурнай традыцыі.

XVII–XVIII стст. у Беларусі – гэта эпоха панавання стылю барока. Ён прыйшоў з Захаду, але вельмі хутка прыжыўся на мясцовай глебе і аформіўся ў самабытны накірунак – «віленскае барока», – у якім таксама можна знайсці шэраг усходніх элементаў. Беларускі абраз канца XVI–XVIII ст. (найперш уніяцкі) адыходзіць ад візантыйскай традыцыі, парушаючы традыцыі візантыйскай іканографіі, звязтаеца да натураісці (жыццёвасць тыпажу, фалькларызация, арнаментация фону), набліжаеца да італьянскага мастацтва трэчэнта і пратарэнесансу. Барочны сармацкі партрэт чэрпаў выяўленчыя сродкі і з іканапісу, і з твораў заходненеўрапейскіх майстроў. Перапрацоўка ў заходнім стылі візантыйскай іканографіі назіраеца і ў гравюрах. І гэта невыпадкова: побач з мясцовымі мастакамі ў Беларусі ў эпоху барока працавалі замежныя гравёры. Менавіта ў Беларусі з'явіліся першыя ва Усходняй Еўропе прыклады скульптурнага дэкарыравання храмаў.

Варта адзначыць, што менавіта апісаная памежнасць ў культурным дачыненні становішча дазволіла Беларусі захаваць уласную ідэнтычнасць, не зважаючы на пастаянныя спробы суседніх дзяржаў уключыць беларускую культуру ў свой арэал. Беларуская культура так і не стала часткай культуры рускай ці польскай, так і канчатковая і не ўвайшла ў склад усходне – (грэка-візантыйская аснова), ці заходненеўрапейскай (лацінская аснова) цывілізацый.

Для Захаду візантыйская культура фактычна заставалася чужой і незнаймай. Для Расіі былі невядомымі культурныя працэсы, што адбываліся на Захадзе. Менавіта праз Беларусь Захад адкрыў для сябе багатую культуру Усходу, а Расія, дзякуючы дзейнасці беларускіх і ўкраінскіх асветнікаў, мастакоў (Сімяон Полацкі, Клім Міхайлаў, Ігнат Палонскі, Кіпрыян Імбраноўскі, Васіль Пазнанскі, Восіп Андрэеў, Ігнат Максімаў, Сцяпан Іванаў (па мянушцы Палубес), Епіфан Славінецкі і інш.) далучылася да сўрапейскай культуры. Па меркаванню вядомага

англійскага філосафа гісторыі А.Тайнбі, беларускі («слітоўскі») народ
стаў? з аднаго боку? адным з асноўных фарпастоў заходній цывілізацыі,
а з другога – важным правадніком заходній культуры на Усход.